



ШЛЯХ МОЛАДЗІ SLACH MOŁADZI ІЛЮСТРАВАНЫ ЧАСАПІС БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ

№ 7 (149).

Вільня, 5 Красавіка 1939 г.

Год XI.

СПРАВЫ, ЯКІМ МАЛА ПАСЬВЯЧАЛІ ЎВАГІ

Маю намер пісаць аб спра-
вах гаспадарчых, эканамічных.
Адразу аднак ужо чую зьдзі-
леныя пытаньні: Як гэта, цяпер
пісаць аб эканоміцы, калі тра-
шчаць граніцы, калі як з рука-
ва сыплюцца грозныя палітыч-
ныя прамовы Гітлера, Муссо-
лініяга, Чэмбэрлена, Даляд'е,
Рузвэльта, Сталіна?.. Разважаць
аб гаспадарцы тады, калі ня
ведаем, што нам заўтрашні дзень
прынясе, калі ніхто ня можа за-
ручыць, ці заўтра не пасыплюц-
ца бомбы з агнём і труючымі
газамі?.. А ўсё-ж, ня гледзячы
на гэтыя пытаньні, будзем пры-
бліжацца да тэмы артыкулу,
да справаў гаспадарчых.

Наперакор усяму будзем га-
варыць аб гэтым, бо мы, Бе-
ларусы, дасюль за шмат ці-
кавіліся тым, што скажа той
ці іншы правадыр сільных
гэтага съвету, за шмат агляда-
ліся і чакалі на нейкія рады-
кальныя зъмены, каторыя па-
лепшылі-б нашую долю. Трэба,
бязумоўна, съядзіць за падзеямі,
асабліва такімі, як цяпер, каторыя,
хто ведае, ці ня выклі-
чуць новае сусьветнае буры,
якая будзе ўсё ламаць і ністо-
жыць, ды мо' і нашае краіны
не абміне, але сядзець рукі за-
лажыўши, съядзіць, ды чакаць
калі стукне гром, — было-б
праступкам.

Калі мы паглядзім у неда-
лёкую мінуўшчыну, дык пабачым, што ўжо няраз грозныя
буры надходзілі і пасъля разы-
ходзіліся. Калі-ж далей будзем
прыглядатца да гэнае-ж мінуў-
шчыны і зъвернем асаблівую
ўвагу на беларускае жыцьцё,
дык пабачым, што неяк дзіўна
лёгка хадзілі ў нас каля спра-
ваў гаспадарчых і абміналі іх.
Праўда, беларускія палітыч-
ныя партыі, беларуская прэса,

дамагаліся для сялян надзелу
зямлі бяз выкупу, шырокай зя-
мельнай рэформы і г. д., але
канкрэтнае работы, хоць-бы ма-
ленкае, ня відаць. Нават спэ-
цыяльная беларуская культурна-
гаспадарчая арганізацыя,
якая існавала 10 год., і якую,
нажаль, адміністрацыйныя ўла-
ды зылківідавалі, за ўесь час
свайго існаваньня зладзіла толь-
кі адны коопэратыўныя курсы,
крыху лекцыяў на тэмы земля-
робска-гаспадарчыя, ды толькі
некаторыя гурткі яе клалі боль-
шы націск на спраvy гаспа-
дарчыя і мелі супольныя зем-
ляробскія прылады, машыны.
Тымчасам, такое Украінскае
Гаспадарскае Т-ва «Сільській
Господар» за адзін 1938 год сар-
ганізавала 14 курсаў земляроб-
скіх, малачарскіх, садоўніцкіх,
пчаллярскіх і інш. пры цэнтралі
гэтага Т-ва ў Львове і больш
500 курсаў пры філіях на пра-
вінцыі, якія трывалі ад 2 тыд-
няў да 3 месяцаў.

Гэтым параўнаньнем мы ня
хочам авбінавачваць беларус-
кіх арганізацыяў у бяздзей-
насці. Не! Нашыя культурныя
арганізацыі так-жа працавалі
і ў цяжэйшых варунках — бяз
помачы польскага скарабу («С.
Госп.» мае помач з Мін. Земляр.)—
адно съцвярджаем, што нашыя
культ. арганізацыі большую ўва-
гу зварочвалі на тэатральныя
прадстаўленыні, чымся на эканоміку.
Палітычныя-ж партыі
дбалі аб тое, каб узварушыць
масы, раскалыхаць іх, не зва-
жаючы на тое, ці іх можна будзе
пусьціць у рух, у вір ба-
рацьбы ці не. І таму, калі возь-
мем статыстыку палітычных
вязніяў у Польскім Гаспадар-
стве, дык акказваецца, што най-
больш палітычных вязніяў бы-
вае з Беларусаў. Таму, іменна,

Украінцы, якія вялікшую ўвагу
зварочваюць на гаспадарчае
жыцьцё, маюць сільнае падтры-
манье, падставу ў сваім руху,
у сваіх украінскіх эканамічных,
гаспадарскіх, коопэратыўных
арганізацыях, а мы, Беларусы,
так скорыя да палітыкі, — гэ-
тае падставы эканамічнае, на-
жалъ, ня маем. У нас, Белару-
саў, бязспрэчна, за шмат слав-
янскасці — філязофства, фан-
тазіі, романтызму, а замала
практычнасці, гэтае характэр-
нае рыскі Немцаў.

Мусім сабе ўсьведаміць, што
для адраджэння Беларускага
Народу мала розных вялікіх
праграмаў і шумных, але часта
надта пустых, нацыяналістыч-
ных клічаў. Трэба, каб людзі на-
шы бачылі, што беларуская інтэ-
лігенцыя, бел. дзеячы, правады-
ры бел. адраджэнскага руху,
ня толькі прыгожа гавораць,
пішуць, але і канкрэтна працу-
юць дзеля палепшаньня долі
Беларускага Народу, шырачы
асьвету, памагаючы паляпшаць
гаспадаркі, разбудоўваючы сваю
кооперацыю, гандаль, промы-
сел. Такая праца дасьць нам
моцныя асновы матарыяльныя,
узгадуе масы ў моцным духу
патрыятычна-беларускім і пры-
цягне да беларускага адрад-
жэнскага руху нясьведамыя
беларускія масы.

Думаю, што шмат хто з сам-
ной згодзіцца, аднак скажа:
Добра, але што-ж цяпер мож-
на зрабіць, калі няма ні аднае
беларускае культурнае, ці гас-
падарчае беларускае арганіза-
цыі, пры помачы якое можна
было-б праводзіць культурную
і эканамічную акцыю? Так, арг-
анізацыяў няма, але ёсьць і
будуць людзі! І вось гэтыя
людзі, кожны беларускі дзеяч,
інтэлігент, кожны съведамы Бе-

ларус

Nieabchondnaja patreba biełaruskaha liceju

Pryjšla ūžo viasna i zbližajecca kaniec školnaha hodu. Pierad biełaruskim narodam, pierad moładzaj iznoū paštaje balučaje pytańnie rodnejšie škoły, jak pačatkavaje, tak i siaredniaje. Asabliva rezka hetaje pytańnie paštaje pierad maturystami Bielaruskaje Himnazii, katoryja nia mohuć normalnym paradkam končyć siaredniaje škoły, bo niama biełaruskich licejaū. Razumiejučy hetuju naviyhodu i svaje abaviazki, biełarskija bački sarhanizavanya u Baćkauskim Kamitecie pry Vilenskaj Bielaruskaj Himnazii jašče u minulym hodzie padali školnym uładam memoryjał z damahańiem adčynić biełaruski licej ahulnaje


larus pавінен быць ува ўсіх добрых справах ініцыятарам, павінен стараца, каб хоць самутужна пашыралася ў нас асьвета, каб разъвівалася кооперацыя, паўставалі свае малачарні, крамы, рамесъленыя коопэратывы, бараніць селяніна ад вызыску розных ашуканцаў i бараніць правоў селяніна. Агулам, кожны Беларус павінен стараца быць вяшчуном i рэалізатарам лепшае долі нашага Краю i народу, ды памятаваць аб tym, што ніхто нам дабрабыту не прынясе, а толькі сямі можам яго i мусім стварыць.

Я. Н.

ašviety, što bylo-b zapłataj za žlikvidavanya pry školnaj reformie starejšja klasy Biel. Himnazii u Vilni. Minie chutka ūžo hod i ab usiej hetaj sprawie cicha, choć u svaim časie školnyja ūłady abiacali licej biełaruski adčynić. Žadańni adnak Bielarusaū rodnej biełarskaje škoły nie zmianšajucca. Biełarskich škołaū u našym kraju vymahaje tak-ža dabo ašviety, kultury i sužycio žyvučych u im narodaū. Treba, kab nieadkładna byu adčynieny nia tolki biełaruski licej, ale choć paru biełarskich himnazijaū u pravincyjanalnych miestach, stvorany roūnaležnyja klasy u Bielaruskaj Himnazii u Vilni, jakaja kožny hod nia moža pryniać usich kandydatau, dy ūrešcie dać mahčymaśc uva ūsich pačatkavych škołach, u katorych vučacca biełarskija dzieci, zdabyvać im ašvietu u rodnej biełarskaj movie. Prypaminajem ab hetym zahadzia, kab z kancom biehučaha školnaha hodu i z pačatkam novaha byli ūžo konkretuju kroki u hetym kirunku.

Konstytucyja Rečypaspalitaj hvarantuje ūsim hramadzianam pravy na razvíccio svajej kultury, a tak-sama i pravy da škołaū u rodnej movie. Pravy hetyja nia mohuć abminać Bielarusaū, katoryja nia raz široka vyjaūlali damahańnie svaich biełarskich škołaū.

Z. B.



PIERŠY DUCHAVY „KANCERT“ (Uspamin)

Było heta niekalki hod tamu viasnoju. Kančaūsia školny hod. Maturysty byli ūžo pa ełkzamienach. Na zakančeńie pastanavili zlađiť u himnazii, u katoraj zdabyvaū ja ašvietu, ražvitalny kancert-viečarynu. U prahramie-ž bylo padadzienia: 1) Pieršy duchavy arkiestr adyhrage niekalki pieśniau i maršau, i 2) Skoki až da ranicy.

Arkiestranty, choć celuji zimu vučylisia hrać na trubach, ale ūsio-ž taki čulisia wielmi słabymi i mału nadzieju mieli na ūdaču pieršaha kancertu svajho duchavoha arkiestru.

Dziela taho časta prachodziačy praz himnazyjalny panadvorak, možna bylo pačuć, jak ražlahalisa huki duchavych instrumentau—do-re-mi-fa-sol-la-si-do i naadv-

rot: do-si-la-sol-fa-mi-re-do, na jachich praktykavalisia vučni pryahaučajučsia da vystuplenia.

Nadychodziū dzień kancertu. Usie arkiestranty byli wielmi zaniaty: — dźmuchali u truby ceļy dzień, kab viečaram možna bylo brać čysta noty, a naš kapelmajstr wielmi nervavaūsia, vidać tak-ža čuūsia slabavaty, jak i my. Chadziū jon pa zali z kuta u kut i štości sabie pad nos marmatau; potym palačkaj stukaū pa pulpicie, a ūrešcie sam braū trubu i dźmuū u jaje.

Pomocnikam kapelmajstra byu vučyciel-matematyk, M. Hr., jaki celimi dniami toūksia kala nas. Hetu vučyciel dla nas byu paciechaj, — siadaū jon za školnaj łaučaj i časta hladziū siabie pa tvary, potym paziachaū, a ūrešcie i zasynaū. Jašče čas ad času prychodziū na repetycyi i vučyciel

ХРЫСТОС УВАСКРОС!
Усім Братом Беларусам
жадаєм ішасльвых і вясёлых
Вялікодных Святы!


Рэд. і Выд. „Шл. Мол.“

Хачу спаткаць вясну

Хачу спаткаць вясну,
вясну вясёлых песень,
паслья цяжкога сну,
як сонца край пацешыць;
на сноп яго зары,
на грэбень бору, лесу,
як выйдуць песьняры
i сонца ix асьвециць.
Сплятуць красы вянок
з маёвых красак, песень,
развеюць сум і змрок
што слаліся на лесе.

Хачу спаткаць вясну,
вясну красы і ўсьмеху
i на сваім шляху
наставіць ішасця веху.

П. ГРАНІТ



z himnastyki M. N. Jaho prysutnaś rabiła dla vučniau wielmi kiepski nastroj, bo jon byu wielmi srohi i za kožnuju drobiażčaplaūsia da vučnia. U hetu čas śmiech zamiraū, možna bylo pačuć, jak mucha pralatajučy hudzić. Ale kalli vychodziū, dyk iznoū vučni adžyvali i razdavaūsia śmiech, homan i huki duchavych instrumentau.

Nastaū viečar. Pačali vučni pradavać bilety. Pastavili kala džviarej kantrol. Naznačyli da viešalki niekalki asob, a tak-ža i za džisdam paradku na kalidory. Publika z kožnaj minutaj pavaličvalasia na zali. My u hetu čas značedzil'sia za scenaju i ūsio dźmuchali u truby, kab pašla nia miec stydu dla siabie, a najbolš — dla himnazii.

Publika zapoūniła ūžo celuji zalu, siadzieła i čakała, kali pačniecca hetu „słaūny“ pieršy kan-

БОЛЬШ АХВЯРНАСЬЦІ!

Свой народ, яго дабро, сіла і слава — гэта мэты, да каторых павінен імкнуцца кожны ягоны шчыры і адданы сын. Народ наш беларускі кінуты ў абняці цем-і нядолі шукае выхаду і ратунку. Дзе-ж той ратунак? Дзе-ж тая сіла, каторая падняла-б жыцьцё нашага народу на адпаведны ровень і дала-б яму магчымасьць заняць пачэснае месца ў сям'і іншых народаў?

Вось-жа сіла гэта знаходзіца ў нас самых, у нашым народзе.

Ці ёсьць у нас съведамасьць і ахвярнасьць? — Ёсьць, але ня ўсюды і незаўсёды. Магла-б яна быць далёка большай. Ёсьць шмат спраў патрабуючых усебаковага агульнага маральнага і матарыяльнага падтрыманьня, якога нажаль ня маюць. У першую чаргу трэба належна развіць беларускую прэсу, каторая зьяўляецца люстрам жыцьця, і каторая ў нас надта-ж бедная. А чаму? Проста таму, што яна, апрач іншых незалежных ад яе прычын, знаходзіца ў вельмі дрэнных матарыяльных варунках. На першы пагляд прычынай таго, каго стану ёсьць нашая бедната. Але гэта толькі прычына. У сутнасьці мы хоць і не багатыя аднак рашиўшыся на большую ахвярнасьць маглі-б сваю прэсу так як трэба наладзіць. Кожны Беларус мусіць хоць частку свайго даходу аддаваць на справу свайго адраджэння. Мусіць агранічыць

„Шляху Моладзі“ ў 10-я ўгодкі

Дзесяць год ўсё ўпярод, із народу ў народ горда ѹдзе беларуская моладзь. Хоць цярністы наш шлях, з цвёрдай верай ў грудзях дойдзем ўсё-ж да жаданае долі.

Хай крычаць груганы, няхай б'юць пяруны — нам ня страшны ніякія сілы. Ў нашых сэрцах агонь і адважна мы ѹдзём адраджаць край наш родны і мілы.

Гэй, наш „Шлях Моладых“, мы з табою ўсягды з верай ѹдзэм да шчасльвае мэты, — крок за крокам ўпярод, не звалніяочы ход, да зраўнаннія з народаті съвету!

Н. ЖАЛЬБА

Дзесяць год, як праз нетры пралёг „Шляху Моладзі“ сълед съветазарны. Па ім пнецца з надзеяй ў грудзех Маладняк беларускі, сярмяжны.

Хоць і цяжкі наш шлях, але гожа ўеца ён па ўсей роднай старонцы. I хоць побач яго чяма рожаў, Але ён давядзе нас да сонца.

П. СУШКО

свае асабістая выдаткі звязаныя з большымі ці меншымі разрыўкамі жыцьцёвымі і зусім пазбыцца непатрэбных выдаткаў на тытун і гарэлку, якой часта нашы людзі, асабліва ў съвяты, труюць сябе. Съведамы Беларус будзе заслугоўваць толькі тады на гэта імя, калі ён выпаўніць усе абавязкі звязаныя з гэтым імам і патрэбамі сяньняшняга так важнага агульнага і на-

шага народу палажэння.

Дык, Беларусы, памятайма аб патрэбах свайго народу і не шкадуйма грошаў і працы на падтрыманье свае беларуское прэсы, сваіх бел. выдавецтваў, свае незаможнае беларуское моладзі, беларуское культурнае і гаспадарскіе працы і агулам беларускага адраджэнскага руху.

Ст. Габы, 27.II.39. У. Л.

cert duchavoha arkiestru. My будучы на сцене чакали, калі zhasiać świątło na zali. I niezadoūha świątło zhasla, zasłona adkryłasia. U vačoch zrabiłasia ciomna i muraški pa skury prajšli. Siadzim, prosta biaz pamiaci, i nia viedajem, što rabič. Kapelmajstr stuknuł pałačkaj — znača noty adkryvač. Prykaz vykanali. Padniałasia pałačka ūharu, znača — truby pryciskač da hubaū. Tady kapelmajstr advaročvajecca sam da publiki i kaža:

— Ciapier adyhraje solo na barytonie maturyst J.

I zaraz machnuł pałačkaj salistu. Maturyst zaciahnuł, ale tak, što až nam motašna stała i zabyłisia my, dzie znamachdzimsia. Kapelmajstr zmorščyśia, pačyrwanieū i zarvaū. Machnuł druhi raz pałačkaj. U maturysta i druhi raz nie pajšlo. Za toje čuvač bylo, jak

publika pačała śmiajacc. Kapelmajstr nia hublaū adnak advahi i daū znak pačynač treci raz. Salist i hety raz ciahnuł, ale tak kiepska, što słuchajučy až vušy viaznuli ad takoha hrańnia. I ūrešcie daciahnuł da pałaviny i stop... Na zali užo razlohsia chochat. A nam, arkiestrantam, choć pad kresły chavajsia. Ale salist pačynaje i čaćvierty raz. Tut raptam ubiahaje na scenu vučyciel M. Hr. i schvaciūšy našaha kapelmajstra za kaňnier davaj jaho traści i kryčač:

— Ty, štol! Ty štol! Ty ūsiu publiku razhoniš! — A ū hety moment niechta padbieh i zaciahnuł zanavies, kab publika nie mahla bačyć takich prykrych žjaviščau na scenie, a jašče bol's nas — „słaūnych“ muzykantów. Kapelmajstr uciok sa sceny... My astalisia adny. Niechta-ž z chlopcaū kryknū: — zahrajcie polačku. I choć

pry zakrytaj scenie, ale ūsio-ž zajrali. Kali-ž končyli hrač — razdalisia vopleski razam sa śmiechami, ale bol's ihrač my užo nie advarylisia. Hetak adbyūsia naš „słaūny“ pieršy „kancert.“ Ale astalisia jašče adna biada: treba truby sa sceny zaniasći da šafy, jakaja stała na zali. A jak ich zaniasći, kali z nas nichko nia moh vačej pakazač na zalu. Nadumalisia. Pazvali małyšoū, i jany zaniasli. My siadzieli za scenaju, až datul, pakul publika nia vyjšla.

Nazaučtra usie śmiajalisia z nas, z našaha maturysta i z kapelmajstra.

U chutkim časie byu zmieniły vučyciel muzyki i za hod byu zładżany druhi kancert, jaki wielmi dobra ūdāüsia, za što arkiestr dastaū ad dyrektara himnazii pa chvalu, z čaho byli my wielmi zdavoleny. J. B.

Litva i Kłajpedzki Kraj

23-ha sakavika ūvahu ūsiaho svetu ſciahnuła na siabie miesta Kłajpeda, jakoje Niemcy adarvaŭšy ad Litvy daļučyli da svajho vializarnaha haspadarstva.

Kłajpeda, ci, jak jaje nazyvajuć Niemcy, Memel—heta staraja li-toūskaja rybackaja miaścina viedamaja ūžo u X stahodźzi paśla naradzinaū Chrysta. Ale ū 1323 h. Kłajpedu zaniali niamieckija Kryžanoscy, daļučyli jaje da Uschodniaje Prusii i jana pastupova pęčala ūniemčyvacca. U 1629 h. zabrałi Kłajpedu Švedy, adnak Niemcy chutka jaje iznoū adabrali. Kłajpeda maje ciapier kala 40 tysiač žycharaū i nazyvajuć jaje stalicaj Kłajpedzkaha Kraju, jaki rasałožany nad Bałtyckim moram pry Kuronskim zalivie i sutokach Niomna, zajmaje pałasu ad 15 da 25 klm. i maje ahulnaje terytoryi 2657 kv. klm. Usich-ža žycharaū u hetym kraju jośc pavodle spisu z 1930 h. 146,915. Kłajpedzki Kraj mima vialikaha nacisku Niemcaū nia hublaū nikoli svajho li-toūskaha charaktaru. Nadvarot jon byū navat krynicaj ahulna-li-toūskaha adradzeńnia. U druhoj pałavinie XIX stahodźzia vychodzili tam li-toūskija knižki, jakija byli raznošvanyja pa ūsiej Litvie. U 1883h. u Kłajpedzkim Krai pačała vychodzić pieršaja li-toūskaja hazeta „Aušra,” katoruji vydavaū i redahavaū patryjarch li-toūskaha adradzeńnia dr. J. Basanavičus. Versalski Traktat 26.VI.1919 h. Kłajpedzki Kraj addaū pad apieku Anhlii, Francyi, Italii i Japonii. Adrodžanaja niezaležnaja Litva nie zmahla adnak ſciarpieć u Kłajpedzie čužoje ūlady i dziela taho 15.I.1923 h. zbrojnaj siłaj zaniala jana heny darahi svoj Kraj, a 8.V.1924 h. rada ambasadaraū pryznała jaho Litvie z varunkam, što budzie jon mieć aütanomiju.


Zdabyušy Kłajpedu, Litoūcy ūlažyli ū jaje vializarnyja kapitały budujući vialiki marski port, roznyja składy i fabryki. Kłajpeda stałasia pryožym partovym mestam i była dla Litoūcaū šyrokaj bramaj, praz jakuju mieli jany lučnaśc z usim svietam. Morskaja hranica Litvy dahetul miela 90 klm., a ciapier tolki 25 klm. Dziela taho adarvańnie Kłajpedzkaha Kraju ad Litvy jośc vialikim udaram dla li-toūskaha nia tolki palityčnaha, ale i haspadarčaha pałažeńnia. Udar hety tym ciažejšy, što pačali chadić roznyja viestki, što byccam Niamiečyna choča pašyrać dalej

svaje ūpływy na cetuju Litvu. Jak byccam u adkaz na heta, u Litvie adbyl'sia vialikijanutranyja ūmieny.

Urad premjera ks. Mironasa, u skład katoraha ūvachodzili tolki pradstaūniki narodnickaje partyi—taūtininkaū,—pađaūsia ū adstaūku. Novy ūrad sarhanizavaū 28.III. hien. Jan Černius—kamandant hieneralna ūstabu li-toūskaje armii. U nowy ūrad, jaki zavuć uradom narodnaje abarony, pobač pradstaūnikoū taūtininkaū, uvajšli tak-ža pradstaūniki chryścijanskich demokrataū i inšykh palityčnych kirkunkaū. Nastupila ahulnaje nacyjanalnaje objednańnie. Hałoūnyž kamandzier li-toūskaj armii hienerał Raštikis zajaviū, što „abarona niezaležnaści jośc našym najwažniejszym zadaniem.. My znajemo dobra, što niezaležnaść jośc najdarażejšym skarbom narodu, jakohu treba baranić usialakimi sposabami, i z aružżam u rukach Ubaračbie hetaj lepš zhinuć z honaram, abo navat prajhrać jaje supreć silnijeha, čymsia paddaca. Čamu? Tamu, što pralitaja kroj u takoj baračbie budzie ūradžajna hlebaj, z jakoj vyraście nowaja siła i novyja padstavy ūbaračbie za volu narodu i niezaležnaść...“

Takoje hierojskaje stanovišča Litoūcaū jośc najlepšaj zarukaj ichniaje budučyni. Narod, jaki lubić hetak swoj kraj, nie zahinie, a spraviadlivaśc u budučyni zahoić jamu ūsie rany i kryūdy.

j. n.



Vid na Bałtyckaje mora z bieraħoū Kłajpedzkaha Kraju

Жаноцкая доля

Мы прадзём і тчом і белім,
шыем, мыем, страву варым;
на пляchoх і на пасьцелі
нашай працы ёсьць тавары.

Нам і печ, гаршчок і міска,
сывіні, куры і карова;
і гароды, і калыска,
і на ўсё ты будзь гатова.

Нас ня вучаць. Як сіроты
мы закінуты бацькамі
і пільнуем свайго плоту
пакуль хочуць яны самі.

Столькі часу ўжо мінула,
як пануе гэта мода;
боль у сэрцы прызаснула,
але часам — жыцьця шкода!

Ганна НОВІК

Мне ахвота

Мне ахвота пяць і съмяяцца,
мене ахвота званамі зывінець,
мене ахвота ізрыфмай зыліваца,
мене ахвота агнём палымнець.

Мне ахвота у тонах гульлівых
песьню пець, каб ляцела ў прастор
і у рыфмах вясёлых, шумлівых
выліць сілу ѹ юнацкі задор.

Мне ахвота, каб дрэвы шумелі
і ix шум разгадаць і паняць,
і каб громы магутна грымелі,
цемру ночы змаглі разагнаць.

Мне ахвота, каб наша краіна
дарагая ўставала ад сну,
каб яна бязупына пяла
свае песьні, свайму гаруну.

Гаруну, што аратым завеца,
гаруну, што працуе, як вол;
у сярмягу-рыzman адзяеца,
а род свой выводзіць і з сёл.

A. СУЧОК

Цікавае парадунанье

М. Багдановіч і жыд. паэт Нэйдус

Ведамы малады жыдоўскі паэт Ш. Каган, які цікавіцца беларускай літаратурай і некаторыя вершы беларускіх паэтаў пераклаў на жыдоўскі язык, нядаўна зъмісьці ў віленскай жыдоўскай газэце «Унзэр Тог» вельмі цікавы артыкул п. н. «Беларускі Нэйдус». У артыкуле гэтым Ш. Каган даўши ў перакладзе на жыдоўскую мову некаторыя вершы беларускага паэта Максіма Багдановіча парадунанье іх да вершаў жыдоўскага паэта Лейбы Нэйдуса і съцвярджае вялікае падабенства ў творчасці а такожа і ў жыцьці абодвых паэтаў.

«Як-жя падобныя яны — ка-
жа Ш. Каган — адзін да адна-
го — як творчасцю, так і жыць-
цем. Гэтыя два паэты нашага
краю, каторыя жылі ў тым са-
мым часе здалёк адзін ад дру-
гога, ня знаючы адзін аднаго,
съпявалі тыя самыя песні, хоць
славамі розных моваў.

Максім Багдановіч радзіўся ў Менску ў 1892 г. Рос ён і гада-
ваўся ў Ніжнім Ноўгарадзе, дзе яго бацька, беларускі этнограф,
нарадаволец, мусіў жыць дзеля
заработка. Толькі ў 1912 г., ужо
як ведамы беларускі паэт, пры-
быў ён у Вільню і ў 1913 г. вы-
даў свае вершы ў кніжцы п. н.
«Вянок». З дзіцячых гадоў хво-
ры на сухоты лёгкіх ён аднак
ня пільнуе сябе і аддаецца цал-
ком культурнаму руху ў Менску,
куды ён прыехаў у 1916 г. пасля
сканчэння яраслаўскага ліцэю.
Але хвароба не пазваляе яму
доўга трываміца на нагах, ён
выяжджае лячыцца ў Крым і па-
мірае там у маі 1917 г., на 25
годзе жыцьця.

Лейба Нэйдус радзіўся на
два гады раней, у 1890 г. Сваю
кніжку «Пірыка» выдаў ён у
Вільні на два гады пазней, чым-
ся выйшаў «Вянок». І ён таксама
не шанаваў свайго здароўя і ад-
даў свае ўсе сілы жыдоўской
культуры — пісаў без перарыву,
ладзіў літ. вечары і выяжджаў
з рефэратамі аб жыдоўскай лі-
таратуре ўсю маленькія мястэч-
кі Літвы, каторая была тады
акупаваная Немцамі. Ён памёр
у 1918 годзе, перажыўшы Багда-
новіча на адзін год.

Але ня толькі сваім жыцьцём
былі падобны да сябе гэтыя два
паэты. Іхняе значэнне для літара-
тураў, для каторых развіцця
тварылі, было такое самое: за-

Памёр Адв. Самуйлёнак

12.II.1939 г. пасля доўгай і цяжкой хваробы памёр ад сухо-
таў малады і вельмі таленавіты
пісьменнік Савецкай Беларусі,
Адвард Людвігавіч Самуйлёнак.

Радзіўся ён ў 1907 г. 23 ліпня
у Пецярбурзе, у сям'і чорнарабо-
чага. Бацька яго паходзіў з ся-
лянскай сям'і з Дрысенскага раё-
ну, які гранічыцца з Браслаўскім
і Дзісенскім паветамі; тут
падросшы прарабатваў і вучыўся
пісьменнікі. Шырэйшую
літаратурную працу пачаў А. С.
у рэдакцыі часопісу «Чырвоная
Полаччына» ў Полацку, а пасля,
ад 1934 г., у Менску, дзе прарабатваў
да апошніх дзён свайго жыцьця.

Апрача дробных вершаў, паэм,
навэль і апавяданьняў, друкава-
ных у «Чырвонай Полаччыне»
і інш. часопісах, напісаў Адв. С.
вялікшыя наступныя творы: «На-
сустрач будучыні» (аповесьць),
«Цагліна каземата», «Русальчи-
ны съцежкі», «Тэорыя Каленб-
рун» (аповесьць), «Пажар паву-
ціння» (трэлігія, асталася ў
рукапісе), «Пункт апоры», «Буду-
чыні» (раман), «Сержант Дроб»,
«Дачка эскадрона» (зборнік апа-
вяданьняў) і «Пагібелль ваўка» (п'еса). — Ужо з гэтага пералічэння
твораў відаць, што съмерць за-
брала Беларусам нязвычайна
плоднага пісьменніка.

Грамадзяне! Памятайце аб беларус-
кай моладзі і прысылайце ахвяры
на дапамаговы фонд беларускім
незаможным а здольным вучням і
студэнтам на адрэс: Red. «Slachu
Moładzi» — Wilno, Zavalnaja vul. 1—2.

слуга Багдановіча перад усім у
тым, што ён першы ўвёў у бе-
ларускую паэзію розныя формы
сусветнае літаратуры. У яго
«Вянку» мы знаходзім сонэты,
трыолеты, тэрціны, рондо, окта-
вы і г. п. Гэтым-же самым блі-
снуў Лейба Нэйдус у сваій кніж-
цы «Лірыка» ў жыдоўской лі-
таратуре. Праўда, яны абодва былі
пад уплывам расейскай паэзіі,
у каторай у тых часах паўсталі
вялікія мастакі формаў, а можа
нават праз іх пасрэдніцтва зна-
ходзім мы ў «Вянку» слова Поля
Вэрлена «De la musique avant
tout chose» (перадусім музыка),
каторыя Лейба Нэйдус паставіў
як motto сваёй першай кніжкі,
але тады было шмат жыдоўскіх
і беларускіх паэтаў і ў нікога
форма не асягнула такое ступе-
ні, як у Л. Нэйдуса і М. Багда-

Юбілей «Сільскога Господара»

23.III.1939 г. мінула роўна 40
год, як пачало працаваць шы-
рока ведамае ўкраінскае Таварыства «Сільскій Господар». З гэтае прычыны 23 міц. м-ца
у Львове адбыўся юбілейны зъезд
прадстаўнікоў Т-ва «Сільскій
Господар», на якім было 127 дэ-
легатаў і 108 гасцей.

Справа з дзейнасці Таварыства за мінулы 1938 г.
здаў галоўны дырэктар яго, інж.
Э. Храплыўскі. — «Сільскій Го-
сподар» мае цяпер калі 2000
гурткоў, і 160,000 сяброў. Выдае
двутыднёвік «Сільскій Госпо-
дар», месячнікі: «Хліборобська
Моладь», «Украінській Пасіч-
нык» і «Практычнэ Садівныштво»;
апрача гэтага — календары і 16
кніжак што год. Грашовы аба-
рот Т-ва кожны год сягае да не-
калькі сот тысяч злотаў. Білян-
савая надвыжка за 1938 год —
876.80 зл. Агулам Т-ва «Сільскій
Господар» праводзе вялікую
культурную і гаспадарскую пра-
цу сярод украінскіх земляробаў,
сялян, сялянак і моладзі, якіх
арганізуе і вучыць ладзячы спэ-
цыяльныя курсы земляробства,
садоўніцтва, гародніцтва, пчала-
водства, лекарскіх зёлак, хатчя-
га промыслу і г. д.

Трэба сказаць, што гаспа-
дарская, эканамічная праца Ук-
раінцаў можа быць прыкладам
для іншых народаў, а між імі
і для нас Беларусаў.

Я—к.

новіча. Съведама хацелі абодва
паказаць, што мовай роднай, якую
некаторыя ўважаюць за бедную
і простую, можна высьпіваць
найпрыгажэйшыя мэлёды, пера-
даць найглыбейшыя перажы-
ваньні, тварыць найпрыгажэй-
шыя формы. Абодва адчувалі
подыхі надыходзячае съмерці,
съпяшаліся хутчэй выдабыць му-
зыку, каторая нуртавала ў іх.

У 20-тыя ўгодкі Лейба Нэй-
дуса няхай гэтых пара слоў —
піша ў канцы Ш. Каган — пры-
помніць нам чужога паэта, які
быў так блізкі нашаму паэту,
блізкі паводле лёсу як у літара-
туры, так і ў жыцьці, як быццам
«Душы абодвых яшчэ ў руках
Божых далі сабе таёную пры-
сягу» служыць свайму народу
да апошняе хвіліны свайго ка-
роткага жыцьця».

Biełaruskaja chronika

Śviatkavańnie 21-ch uhodkaū abvieščańnia Niezaležnaści Bielarusi. „Lit. Běstnik” u № 88 z 29.III.39 h. piša, što 26.III u Kaŭnasie ū „Biełaruskaj Chatcy” adbyłosia śviatkavańnie 21-ch uhodkaū abvieščańnia Niezaležnaści Bielarusi, — Vialikaha Aktu 25 III.1918 h. u Miensku. Na śviatkavańni hetym sabranyja Bielarusy vysluchali adpaviednych referataū i ūspaminaū. — U Polskaj Respublycy Bielarusy, z pryčyn ad ich niezaležnych, publīčnaha śviatkavańnia 21-ch uhodkaū abvieščańnia Niezaležnaści Bielarusi nia ładzili. Biel. Studencki Sajuz u Vilni, jaki chacieū naladzić adpaviednuju akademiju, nie atrymau na heta, jak my ūzo pisali, dazvolu ad universyteckich uładaū.

Sud nad „Biel. Krynicaj”. 21 sakavika Vilenski Apelacyjny Sud razhladaū sprawu „Biel. Krynicy” i jaje redaktara A. Dasiukieviča. Jak viedama, Akružny Sud zasudziū Dasiukieviča na 6 miesiacaū astrohu z ustrymaniem kary na 2 hady, a vydaviectva „Biel. Krynicy” spyniū. Apelacyjny Sud prysud pieršaje instancyi — Akružnoha Sudu — pačvierdziū.

Novy zbornik vieršaū M. Mašary. Viedamy biełaruski paet M. Mašara pryahatavaū da druku novy zbornik svaich vieršaū.

Vywiezli ū Berezu. Daviedvajemsia, što administracyjnyja łałady vywiezli ū kancentracyjnyja lahiery biełarskich sialanskich dziejačoū: Harošku Antona z v. Lujsičy, Maładečanskaha pav., i Piatroviča z v. Byki, Pałačanskaje vol.

75-ja ūhodki śmierci Kastusia Kalinošskaha varšauskija Bielarusy adznačyli adumysnym referatam ab historyi Bielarusi za apošnija 100 hadoū. Referat hety 26 min. m-ca ładziła miascovaje Biełaruskaje śvietnaje Tavarystva, a referentam byū dr. Mikołaj Orsa.

Novaja zharmazavanaja biełarskaja pieśnia. Viedamy ukrainski kamrazytar praf. A Košyc niadaūna zharmazavaū dla miananaha choru biełarskuju narodnuju pieśniu: „Dažali žyta da sanaha dołu”.

Z vydavieckaje nivy. — „Kalośce”. Hetymi dniami vyjšla z druku čarhovaja 1(18) knižka biełarskaha litaraturna-naukovaha kvartalnaha časapisu „Kalośce”. Knižka heta, tak jak i papiarednija, maje 64 bačyny, bahat-ja i cennaja svaim žmiestam. Adrys redakcji „Kalośce”: Vilnia, Za-

Nutranaja pazyčka na razbudovu polskaha latunstva

U suviazi z ahalnym tryvožnym pałazeńiem, 30.III.39 h. polski łaład rəspisaū ahulnuju nutranuju pazyku na prociūlatunskuju abaronu. Pazyka vypuščana ū formie vartasnych papieraū, zvanych abligacyjami i bonami, jakija hramadzianie majuć vykuplać. Abligacyi, apracantavanyja 5 pracentami, haspadarstva splacić da 1.VI.1954 h., a bony, apracantavanyja 3 pracentami, — da 1.VI.1944 h.

Dziela prapahandy pazyki ūva ūsim Polskim Haspadarstvie arhanizujucca specjalnyja hramadzkija kamitety 4.IV sarhanizavaūsia taki kamitet u Vilni na sabrańni ū zali Vajavodzkaha Uradu. Da ūčaścia ū hetym kamitecie, aprača pradstaūnikoū ullađy, ducha vienstva i polskaha hramadzianstva, zaprosany pradstaūniki biełarskaje presy, Litočcaū, Žydoū, Rasiejcā i inš. 5.IV Vilenski hramadzki kamitet vydaū specjalnyju adozvu, u jakoj zaklikaje ūsich padtrymlivać pazyku na razbudovu latunstva, vykuplivajučy abligacyi i bony. — Ahulam, pad kličam pazyki na abaronu kraju adbyvajecca ciapier usio žyćcio ū Polšcy.

valnaja 1. Padpiska na hod usiho 2 zł., zahranicaj 3 zł. 20 hr.

— „25 sakavika”. Pad hetkim nazovam užo čaćvierty hod u Vilni vychodzić nieperjadyčna (čas-ad-času) časapis biełarskich studentaū, jakija ideolohiju svaju aspirajuć na chryścijanskaj navucy. Časapis hety, choć vychodzić vielmi redka, usio-ž ražvivajecca. Asabliva pavažna vyhladaje apošni № 1 za m-c sakavik sioletniaha hodu, jaki niadaūna vyjšaū z druku.

Ahulny schod Biełarskaha Kulturna-Asvietnaha T-va ū Litvie. Jak padaje „Lit. Běst”, 26.III siol. u Kaŭnasie adbyūsia ahulny hadavy schod Biełarskaha Kulturna-Asvietnaha Tavarystva ū Litvie. Tavarystva heta za čas ad 26.II.1932 h. zarhanizavała 213 spektaklaū i 454 lekcyi ū Biełarskim Narodnym Universytecie. Isnavaū tak-ža pry Tavarystvie sadok dla biełarskich dzietak.

Biełarusy ū Francyi. 12.II siol. u Paryžy adbyūsia ahulny schod biełarskich robotnikaū Paryskaha vokruhu, na jakim pastanoūlena naladzić u Paryžy publičnuju lekcyju ab Biełarusi i biełarskaje pradstaūleńnie.

„Umoviny supakoju”

Pad hetkim zahałoūkam francuskaja hazeta „Temps Present”, u № 67, pašviačanym francuska-niamieckaj problemie, padaje viałiki artykuł. Spatykajem tam na pačatku ścvierdžańie, što supakoju na świecie zaleža ad supakoju miž Francyjaj i Niamiečynaj. Usia sprava ū kalonijach, jakich damahajecca Niamiečyna i Italija, a jakich ani Francyja, ani Anglia addač nia dumajuć. Voś-ža, kali b Francyja dahavaryłasia z Niamiečynaj, tady-b pierastała dzieć voś Berlin-Rym i voś Parryž-Londyn i byū-by supakoju, a kali-ž nie, dyk astalasia-b tolki vajna.

Dziela-ž francuska-niamieckaha parazumieńia, a hetym samym i dziela supakoju na świecie, aūtar henaha artykułu sulić hetkija pryncypy:

1. Niamiečynie Hitlera, jak militarnaj sile, što imkniecca da ekspansii, pavinna prociūstavicca mahutnaja Francyja, mahutnaja sajuzami, zbrojaj i volaj. A heta dziela taho, kab Niamiečyna nia byla dyktataran u Eūropie i kab byla zmušana da pierahavoraū i ustupak.

2. Uzbrojenaja ū maralnuju i militarnuju siļu, hatovuju ū kožny mament prociūstavicca Niamiečynie, Francyja pavinna ščyra pryznać, što Niamiečyna maje prava na svajo mjesca ū Eūropie, što niamiecki narod nie pavinen žyć u panižeńi i nie pavinen być niespraviadliwa ahraničanym palityčna i ekanamična.

3. Znača, treba viesci pierahavory, jakija daviali-b da ūzajemnych ustupak. Demakratyčnyja dziaržavy, jakija dahetul viaduc palityku abaronnuju, nie pavinny skryvać, što ūstupiać u šmat jačich punktach. Jany nie pavinny dać volnaj ruki Niamiečynie ū dziaržavach naddunajskich i ū spravie słavianskich narodaū, ale jany nie pavinny pieraškadžać, kab byū arhanizavany narmalny ekanamičny abmien miž henymi dziaržavami i narodami. Dalej, demakratyčnyja dziaržavy majuć spraviadlivyja padstavy zatrymać pry sabie kalonii, ale jany nie pavinny spraciūlacca, kab naležna arhanizavać miž imi i Niamiečynaj padziel syrcou.

4. Urešcie, naležala-b Niamiečynie zaprapanavać hetym system, hetym plan supakoju. Viešči-ž pierahavory ab hetym usim z Niamiečynaj naležala-b na forumie



Som vah 14 khl. U Pinsku adzin rybałou złaviū soma, katory važyć 14 kilahramau. Cikava, Što ū žyvacie jahonym znajšli hranat (bombu).

12-cihodniaja piśmieńnica. U Anhlii 12-cihodniaja dziaučynka Joanna Penelopa Kop napisała ūžo čatyry knižki. Pavažnyja krytyki kažuć, Što jošč heta prajaū niaštodiennaha talentu.

Jašče adzin sposab baraćby z pjanstvam. Ministerstva apieki ū Łatvii pastanavila zabirać pjanicai, alkoholikaū, u īahieru prymusovaje pracy—navat až da 4 hod.

Rašlina žycia. Anhielski vučony Mend adkryū na vostravie Cejlon i ū Kitaju rašlinu, kotoruji nazyvajuć „rašlinaj žycia,” bo jošč u joj mnoha sokaū i vitaminaū, spažyvajući jakija čalaviek moža pradoūžyć sabie žycio.

Ludzi pavodle vieravyznańnia. Pavodle apošních padličenja na švietie jošč: katalikoū — 400 miljonaū, pravaslaūnych 163 mil., protestantaū 270 mil., chryścijanskich sektaū — 16 mil., mahometan — 360 mil., kanfancyjanistaū (Kitaj) — 300 mil., bramanistaū (Indyja) — 277 mil., buddystau (Japonija, Tybet) — 221 mil., žydoū — 15 mil., pahan — 200 mil.

Zabaronienna dziaučatam malavač huby. U m. Kazac u Amerycy zabarani li ūlady dziaučatam da 17 hod malavač huby. Zabarona takaja prydalaśia-b i ū nas, tolki treba bylo-b viek padvysić prynamsi da 20 hod.

Bialeńnia płatoū sioleta nia budzie. Hazety padajuć, Što premjer Składkoŭski vydaū zahad, zhodna z jakim sioletu pa siolach ludzi nia buduć zmušany malavač, bialič płaty.

Ludzki škialet z prad 130.000 hod. U Italii, u miascovaści San Felice Circeo, niedaloka miesta Sabaudii, pad vialikimi skalnymi zvalami niadaūna vučonyja adkapali staradaūnaje asielisča, na mescy katoraha znojdzieny skamianelyja kości žviaroū i ludziej. Kości žviarat śviedčač, Što mahli jany žyc 130,000 hod tamu. Z henaha-ž času — apošniha periyadu ladavikovaje epochi — žjaūlajecca i čerap ludzkoje hałavy, jaki znajšli tam tak-ž i jaki vyklikau najvialikšaje zaciukalenie. Pazbaūleny jon čala (lobu) i padbarodka. Adnak vučonyja dapusčajuć, Što mož čalaviečy byu naležna ūložany i ſto tahačasny čalaviek moh navat parazumlavacca z svaimi tavaryšami. Hetak čvierdzič italjanski prafesar Sergi, katory prytym kaža, Što tahačasny čalaviek moh užo prajaūlač patrebu hramadzkaha sužycia i prabłyski relihijnaha charaktaru. Praf. Sergi ūvažaje vykakpi u San Felice Circeo najstarejšimi na švietie. („Robotnik” z 25.III.1939).

Huścinia nasielnictva. Pavodle statystki najhuściej zasielenego Belhija. Tam staleśnia žvie 275 asob na adnym kv. kilometry abšaru. Na drugim mescy staič Halandyja, dzie žvie 250 asob na kv. kilometry. Najmienš zasielenym krajem u švietie jošč Brazylia, jakaja maje tolki 5 asob na kv. klm. U savieckaj Rasicie Pripadaje 8 asob na kv. kilometr.

mižnarodnym, dzie ūziali-b učaście ūsie narody, žadajučja supakoju.

U kancy-ž henaha cikavaha artykułu čytajem: „abo dahavor z Hitleram, abo vajna z Niamiečynaj, inšaha vychadu niama”. M. K.

ШТО ЧУВАЦЬ

— 2.IV u Varšave b. polski prezm'er i adzīn z найblížejšich sупрацоўнікаў Marš. Я. Piłsudzka palik. Walery Slawek straľačy ū sębe z rэvolvvara papoūniu samagubstva. Sýmercy gэтагa vydatnaga i zaslужana ga dla Pol'szchi čalaveka vyklíkala sяrod pol'skaga gramadzianstva zrazu melaе zъdžułenne.

— Vialike zъdžułenne vyklíkala tak-ža vyšyilką (u kanicy m-ца sakawika) vedamaga pol'skaga vilen'skaga publіcysta, redaktara „Słowa”, Stanislawa Maćkewiča ū kančentračnyj lageru ū Kartuski Bjarose. St. Maćkewič pisaū peravажna pad pseúdanim Cat. Przychyńny vyšyilkę zъyūljaču jaóny artykuły ab sučasnym palakzennyi Pol'szchi, kiej ułady pryznalі škodnymi dla gospodarstva.

— 3.IV vyrnuuča ū Pol'szchi b. prezm'er i prawadlyr pol'skikh sяliń B. Bitas, kiel' nekalki god tamu ū g. zv. berasciejskim praczse byu zasudzany na 2 gady vastrougou, za dzeynasczy, sъkřivany dzela zъmeny ūradu i paradku ū Pol'szchi, a paszla ūček zagrenicu. Vyrnuuča tak-ža b. m. K. Kernik, zasudzany ū gennym-ka praczse. Bitasa pasadzil ūladys ū vastroug. Kernik tak-ža byu arystowany, ale paszla zвольnili jago na 6 mesyaču. Hodziany weskli, Što hutka budze dla iħ amnestya.

— Paszla заніцьця Niamechchynai Čehii i Klijepedys, dy padpisan'ya z Rumunijai dагаворu, palitki, kiel' kajuć, paczali kulačam mahač, gavorachi pramovy.

— 26.III Mussolini ū swaī pramove zakhadaū dla Italii ad Francyi Tunisu, Džybutti i prawoū ū Suezkim kanale.

— 23.III adkazau Mussoliniemu francuski prezm'er Dailejde, zayūljaču, Što Franciya nia ūstupi' anī pядzi svaih zъmeli, adnak moža vásyči z Italijai peragavoru.

— 31.III anglijski prezm'er Čembærلن, gavorachi ab agulnym palazhennyi i ab palakzennyi Pol'szchi ū asobnasczy, sказau, Što ū vypadku napadu na Pol'szchi Anglia pryyidze ūj z pomachai. Gэтak sama zrobioč i Franciya. Paszla gэтaga ū Angliju vyeħaū pol'ski min. Bæk, kiel' maē peragavarci-

ca z anglijskim palitkam i zaklucyču dагavor u sprawie sупольnae abarony.

— U gэтym-ž samy dzěń, (31.III), kiel' Čembærلن gavaru ū ab Pol'szchi, u Parzyki Franciya padpisala gandlëvy dагavor z Rumunijai, katory budze spynačy niamiecik ūplivys ū gэтыm kraju. Imknečca tak-ža Franciya ciasynnej zъvyača z saboju i Jugoslaviju.

— Hitler usē gэta zrazumeū, Što akrujanne Niamechchyni, bo Anglia vядзе peragavoru z Zluch. Štat. Paúnochnej Ameryki i z Sавetami. Takim chynam, u vypadku vajny Niamechchynie pryzdzečca zmagačca na dva fronty — z Usходu i Zakhadu. Dzeliā tago Hitler 1.IV adkazau ū swaī pramove Anglii, Što Niamechchyna nia dasca abkrugyčca, Što jana budze ūvarukačca dalay i ūjo gatova vayača. Przym zayıbū tos samae, Što i Mussolini, Što wosy — sajus — Bärlein-Rym ūsycz mochnai i nіkto je ne razab'e. Pramova Hitlera jashča больш zavastryla adnosiny i naprujanaszczy mіjnarodnaga palakzennya.

— Vajna ū Gishpanii zakončyala. Rэspublikanskaya armia 30.III.39 padalaes i gen. Francko заняu užo ūsyo Gishpaniu. Vajna ū Gishpanii trivala ad 18.VII.1936 g.

— Na Dalékim Usходze, Što z boku kítajskaga, tak i japoński, ūtoraž ciasycy gavorača ab patržbe zamřeny, bojnačai abodva gэтym krai ū sэнse ekonomičnym buduć zusim zrujnavany.

— 5.IV u Francyi adbylise výbary prezýdenta. Vybrany na daléjšia 7 god dasylošni prezýdent Lebrén.

— U Danii 3.IV adbylise výbary ū parlament. Bólszasczy mandataū zdabyli ciasycy i radikal, katery dasylo meli tam takšama bólšasczy i kíraval ūtym gospodarstvam.

— 2.IV adbylise výbary ū parlament u Bélgii. Naiþol'sh mandataū zdabyli katalík (111), ciasycy-démakratty (99), líberal (49) i flámandzki naçionalisty (25). Naiþol'sh stracił mandataū (12) eksklysty (bélgijskia fashyсты), kiel' ar'entaval ūtym Niamechchynu. Naiþol'sh novych mandataū zdabyli katalík i jany súpolna z ciasycy-démakratam i líberalam tвораč urad.

— 3.IV tragichna zygħiň ū karolja arabskaga gospodarstwa Iraču — Gazi. Zablūsya bñ naexaūši na samahodze na téllegraficny slup.



Hramadzianie! Kuplajcie paštočki z uzorami biełaruskich tkanin.



Праца ўзнаўляеца

Гароднікі каля Квасоўкі, Горадзенскага пав. Пасля некалькіх дніяў перарыву, выкліканага ліквідацыяй „Грамады”, людзі ў нас і зноў бяруцца за шырокую грамадскую працу—закладаюць коопэратывы, а пры іх ствараюцца арганізацыі супольныя бібліятэкі і чытальні. Узнаўляеца так-жэ баражы з п'янствам і курэннем тытуну.

На пачатку сёлетняга году аштарнік Касцюк хацеў сарганізацыю коопэратораўны бровар і заклікаў да гэтага тых сялян, каторых гаспадаркі маюць больш пяці гектараў зямлі. Спачатку сяляне згаджаліся, а пасля ўсе адказаліся, кажучы: „Мы і так ужо съяпываю ад гарэлкі. Няхай бы лепш пабудавалі гімназію, ці іншую сярэднюю, ці прынамсі добрую пачатковую школу.”

Роднае друкаванае слова таксама пашыраецца. Амаль у кожнай хаце ёсьць беларускі адрыўны календар. Бацькі-ж вучаць дзяцей хатнім спосабам чытаць і пісаць пабеларуску. Беларускі часапісы ўсе чытаюць вельмі ахвотна. Бяды толькі, што беларускія часапісы часта дзесяць гінучы і да нас зусім не даходзяць. Дзеля таго трэба як найхутчэй старацца каб усюды па вёсках былі паштовыя разношчыкі, каторыя беспасярэдна ўсю карэспандэнцыю, усе газеты з пошты разні-б кожнаму адрасату да ўласных ягоных рук. Гэта, думаю, хоць крыху прычынілася-б да акуратнага даходжання да рук падпішчыкаў беларускіх часапісаў.

М. Г-іч

Свяшчэннік адстрашае дзяцей ад рэлігіі

В. Мялешкі каля Валілаў, Беластоцкага пав. У нашай школе рэлігіі праваслаўных дзяцей вучыць свяшчэннік з Гарадоцкай царквы. Робіць гэта ён папольску. Беларускі-ж дзеці, ня знаючы польскіх мовы, ясна, кепска гавораць папольску. Тады свяшчэннік злуеца і карае дзяцей, адстрашаючы гэтым іх зусім ад рэлігіі. Гэта яшчэ адзін доказ, што беларускіх дзяцей трэба вучыць пабеларуску. Перад усім-ж павінны гэта рабіць праваслаўныя свяшчэннікі. Брат вучня

Vybary ў вялікі самаўгад

Dokšyckaja voł., Dzisienskaha pav. II.II siol. u našaj volašči adbyvalisia vybary vyalasnoj rady. Vołaśc byla padzielana na try vokruhi. Vybrali 20 radnych. U vokruzie I i II hałasavańnia nia bylo, bo byu važny tolki adzin spisak, šlachty i jaje pryslužnika. Druhi spisak miascovych bielaruskich sialan staršynia vybarčaj kamisi z pryčyn farmalnych uniavažniu. U III vokruzie hałasavańnie adbyłosia, bo tam pobač šlachockaha spisku byu spisak bielaruskij z stojkim paňamocnikam. Hety bielaruskij spisak staršynia vybarčaj kamisi pryznau važnym. Pašla hałasavańnia akazałasia, što vybra-

nich Bielarusu i III vokruzie na radnych bylo 4, a na zastupnika 2. Prajšo paru Bielarusu i pa h. zv. „Šlachockim” spisku ū I i II vokruhu dzie ich uciah nulli asadniki, kab ichni spisak byu bolš papularny i pryciahvaŭ sialan.

Pdobna vybary adbyvalisia i u innych volaščiach. Dzie stojka i umieja arhanizavalisia Bielarusy, nia hledziacy na ūsie niavyhody, pravodzili svaih ludziej. Kali-ž dzie byli vystupleni Bielarusu, ale niesarhanizavanyja, dyk tam asadniki i šlachta rabili ūsio, kab tolki bielaruskija sialanie nia mieli svajho spisku, a kab byu spisak adzin, dyk vybary adbyvalisia biez hałasavańnia.

Bielarus

Sumnyja abjavы

Zubialevič, Lachavickaj voł., Baranauškaha pav. Žycio našaje moladzi ahułam ciažkoje, ale u niekatorych vioskach moladź usio-ž ładzić pradstauleńni. Tolki moladź našaje vioski da hetaha nia horniecca, a navat naadvarot, prosta dziceje i da ašvity nia horniecca. Kažuč u nas tak: „jakim byu bačka, takim budu i ja”, „bačka byu ciomny, dyk i mnie navuki nia treba”. A bački ciešaccia. Sto ich dzieci hetak havorač, ale nia viedajuč, sto ciešaccia z svajej biady. Bo navuka, ašvita patrebna ū pieršu čarhu. Pamiatajma, sto tolki z ašvietaj dojdziem da lepšaha žycia. Dyk kińma dzikija zvyčai, a biaremnia za knižku, hazetu, za kulturnuju pracul

Biadak

Dobry zvyčaj

Jałauskaja voł., Vaŭkavyski pav. U našja viaskovyja viečarynki moladzi pakrysie uvachodzić dobry zvyčaj. Moladź, patancavausy krychu, u časle adpačynku nie zabyvaje ab rodnej bielaruskaj pieśni, jakija ražlahajucca ū nas svaimi milahučnymi melodyjami. Niektoryja-ž chlopcy specyjalna vučać na pamiat bielaruskija vieršy i starajucca ich deklamavač na viečarynkach. Uważaju, sto dobry hety zvyčaj treba jak najbolš pašyrač.

V. Mir.

Пісмо ў рэдакцыю

Паважаны Гр-н Рэдактар!

Не адмоўцесь зъмясьціць гэтую папраўку: У артыкуле сваім „Чорнасоцены поп і жонка Леніна” (№ 6 „Ш. М.”) я вельмі памыліўся ў часе. Настанікам у Менску быў я ў 1918—1919 шк. годзе, а ня ў 1919—20, як напісаў у артыкуле; 1-га сінегня 1919 г. наступіў я ахвотнікам у Беларускія Вайсковыя Аддзелы і настаніцкую працу з таго часу мусіў пакінуць. А таму, у вышэйспомінаным артыкуле, усюды, дзе надрукавана „1919—20”, трэба чытаць „1918—19”. Апісване мною здарэньне было ў студні ці ў лютым месяцы 1919 году.

З паважаньнем

Краўцоў Макар



Sasn.: Karespandencyi nie nadrukujem, bo ujoj Vy ničoha kankretnaha nie zakrana jecie, a tolki kidajcie kličy, lozunhi, a hetaha mała.

L. Miadziadziu i Suwałku: „Šlach Moladzi” vychodzić i drukujecca 5 i 25 dnia kožnaha mesiaca, tak ſto u hetya dni jon nia moža być užo na Vašaj pošcie, a tolki cieraz jakich 2—3 dni.

A. Suv. Vieršy slabieńkija i da druku nie padchodzić. Radzim pisać karespandencyi, ale nie takija, jak vy prysiali, a ab cikavych hramadzkich ci kulturnych prajavach žycia na vioscy. Dyk čakajem na novyja cikavyja karespandencyi. Pryvitanie!

V. Mir. Karespandencyju ab soli nadrukujem, ab pravakacyi—nie, bo ſmat chto ujoj moža bačyć tak-ž pravakacyju. Karespandencyja ab dziaučyne maławažnaja. Apaviadańnie i vieršy slabija. Piara adnak nia kidajcie i ab nas nie za byvajcisia.

Krasoūskamu J. Pieršyja try numery „Šl. Mol.” za 1939 h. užo razyjšlisja ūsie, tak ſto nia budziem mahčy vam ich vyslać.

A. Gačury: Veršy atrymalі, u mery magčymaszcі будзем dрукavačy.

M. Bazylionku: Veršy atrymalі. Uce možna bylo-b dрукavačy, ale nesazonowasya...

M. Kak: „Шляху Moladzi” ne atrymalі. Вы з нашае vīny, bo my byli perakanany, што u cypierašnīx Vashych abstavīnah gazzety chytacь zabaronena. Kal-i-ž ne, aхвотna будзем vysylačy. Veršy slabavaty, pýra adnak nia kídayce, bo maecze da jačo zdolnasci, tолькі treba bolš pračavačy nad saboy.

A. Hačian: Veršy slabavačenkyja, tréba bolš chytacь bel. knižki, pazonačy dobra bel. gramatu i agulam bolš pračavačy nad saboy i swaimi tворамі. Z pryslaných veršau будзем стараца хоць adzīn papravīc i nadrukavačy.

I. Myśliwicu: Rada moža bycь adna: padacь skarpu na palicu ū staraства, abo u Minsčtšerstva Nutrannych Spraў ci pракурору, bo palicja nia maie права adbiračy ad Vas legalnaga нашагa часапіsu. My ū gätzai sprave tak-ž padamo skarpu.

L. Garpu: Karęspandencyi aхвотna будzem drukavačy. Probnyja numary, katalēg i inshya часапіsy budzic' vyslanyja.

Usiakuju bielaruskuju knižku, BIEŁARUSKIJA PAŠTOOKI, hazetu najtaniej i najchutčej dastaniecie ū bielaruskaj kniharni „Pahonia” Wilnia, Zavalnaja vulica № 1.

„Шлях Moladzi” друкуюцца ў Беларускай Друкарні ім. Фр. Скарыны ў Вільні (Zawalna vul. 1—2) коштам працы: Я. Багдановіча, Я. Найдзюка і А. Шутовіча.

Адрыс рэдакцыі і адміністрацыі: Вільня, Завальна вуліца № 1—2 (Wilno, Zawalna 1—2).

„ШЛЯХ МОЛАДЗІ” выходзіць два разы ў месец: 5 і 25. Падпіска на год 2 зл. i 50 гр., на паўгоду 1 зл. 50 гр., на 3 мес.—75 гр. Ціна аднаго экзэмпляра 15 грошаў. — Заграніцу ўдвай даражэй. — Нумар картатэкі „przekazu gorzrachunkowego” 59.

Wydawca: „Bielpres”. Wydawca: „Bielpres”.

Ogukarnia Białoruska im. Franciszka Skaryny — Wilno, ul. Zawalna 1

Redaktor: J. Najdziuk. Redaktor: J. Najdziuk.
Редактор: Я. Найдзюк. Редактор: Я. Найдзюк.